

Беларусіяда: новыя перамогі!



Яшчэ некалькі год таму выкладчыкі і студэнты факультэта народнай культуры Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка выказвалі свае думкі пра тое, што ў сучасны момант шырока не разглядаецца магчымасць аб'яднання людзей падчас правядзення спартыўнага свята, заснаванага на традыцыйных гульнях беларусаў, на неабсяжнай спартыўнай спадчыне нашага народа. І гэта нягледзячы на тое, што такія спартыўныя відовішчы, калі цэнтральнае месца належала менавіта народнай гульні, ужо праводзіліся на Беларусі. Ды і забавы, падобныя да сучасных спартыўных гульняў, можна знайсці ў гісторыі развіцця традыцыйнай фізічнай культуры беларусаў. І таму так моцна хацелася звярнуць увагу на неабходнасць адраджэння і папулярызацыі беларускай гульнёвай спадчыны, народных спартыўных традыцый.

Тады і нарадзілася канцэпцыя спартыўна-культурнага свята “Беларусіяда”, якое было б арганізавана па прынцыпу чэмпіянату і ўяўляла б сабой спартыўныя спаборніцтвы (камандныя і асабістыя) па беларускіх народных гульнях. А ў маі месяцы 2005 года эксперыментальнай пляцоўкай арганізацыі і правядзення Беларусіяды стаў факультэт народнай культуры БДПУ.

У аснову мерапрыемства былі пакладзены найбольш адметныя беларускія народныя гульні, выбраныя па прынцыпах беларускіх традыцый, распаўсюджанасці па рэгіёнах, відовішчнасці і накіраванасці на развіццё разнастайных спартыўных якасцяў: “Лапта” – актыўная і захапляючая гуляня на спрытнасць і кіданне ў цэль; “Два агні” – рухавая забава з мячом па прынцыпу “выбівалаў”; “Рыбакі” – спаборніцтва на хуткасць; сілавыя відовішчы, дужанні з традыцыйнымі правіламі “Пацяг” і “Перацяжкі”; стральба з рагаткі.

І вось “Беларусіяда” з эксперыментальнай пляцоўкі атрымала далейшае жыццё. У гэтым годзе аздараўленчы летнік “Змена”, які знаходзіцца ў Смалявіцкім раёне Мінскай вобласці, прапанаваў адпачываючым цікавую і насычаную праграму. На працягу ўсёй чацвёртай змены дзеці былі зацікаўлены арыгінальнымі забаўляльнымі і спартыўнымі мерапрыемствамі, якія не толькі іх згуртавалі, здружылі, але і дазволілі выявіць свае творчыя здольнасці.

Тэрыторыя летніка “Змена” размеркавана такім чынам, што кожны адпачываючы можа знайсці сабе месца і занятак па інтарэсу: маленькі і вялікі стадыёны сустракалі дзяцей разнастайнымі спартыўнымі гульнёвымі праграмамі, летняя эстрада і закрытая канцэртная пляцоўка прапаноўвала весела і пазнавальна правесці час, паўдзельнічаць у розных забаўляльных мерапрыемствах і атрымаць прызы і падарункі. Акрамя таго, блізкае размяшчэнне карпусоў старэйшых і малодшых адпачываючых дазволіла арганізаваць цесныя сяброўскія зносіны і правядзенне гульнёвых праграм для ўсіх атрадаў.

Чацвёртая змена летніка “Змена” сустрэла дзяцей яскравым афармленнем і цікавай канцэпцыяй. Цалкам летнік пераўтварыўся ў алімпійскую вёску, атрады – у краіны, а адпачываючыя – у спартсменаў і артыстаў, якія ўдзельнічалі ў культурна-спартыўным свяце “Беларусіяда 2008”. Гэта мерапрыемства ўяўляла сабой правядзенне спаборніцтваў па народных гульнях, такіх як “Лапта”, “Два агні”, “Рыбакі”, “Пацяг”, “Перацяжкі” і стральба з рагаткі, а таксама арганізацыю своеасаблівых Дзён культуры таго ці іншага атрада-краіны. На летняй эстрадзе падчас змены прайшлі цікавыя і захапляльныя мерапрыемства, такія як гульнёвая праграма “Угадай мелодыю”, інтэлектуальнае шоу “Гульні сладкаежак”, музычна-харэаграфічны конкурс “Танцы на палянцы”, конкурсныя праграмы “Міс” і “Містэр Беларусіяды” і іншыя. І, зразумела, цэнтральнымі падзеямі

былі народныя гульні. Адпачываючыя не толькі пазнаёміліся з народнымі відамі спорта, навучыліся гуляць у народныя гульні, яны ўзбагаціліся ведамі пра народную культуру, паспрабавалі свае сілы ў розных спаборніцтвах, правялі свой адпачынак актыўна і карысна.

Педагагічны атрад “Кантакт” факультэта народнай культуры Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, пад кіраўніцтвам выкладчыка Марыі Аляксандраўны Бабчанок, вельмі плённа і адказна арганізаваў падрыхтоўку і правядзенне культурна-спартыўнага свята “Беларусіяда 2008”. Каманда важатых з захапленнем, арыгінальна і весела праводзіла спартыўныя і культурныя мерапрыемства. Кожны дзень адпачываючыя былі заняты падрыхтоўкай і ўдзелам у разнастайных шоў, конкурсах, гульнёвых праграмах. Для назірання за правядзеннем спартыўных гульняў было створана спецыяльнае інфармацыйнае табло, на якім былі адлюстраваны ўсе вынікі спаборніцтваў, а персанал летніка меў нават сваю ўніформу з сімволікай Беларусіяды.

Такім чынам, у аздараўленчым летніку “Змена” прайшлі свае, беларускія алімпійскія гульні, якія супалі па часу правядзення з Алімпійскімі гульнямі ў Пекіне, таму ўсе адпачываючыя адчувалі сябе адначасова і ў эпіцэнтры падзей алімпійскага года і ў эпіцэнтры сваёй роднай беларускай народнай гульні.

Дрыгін Анатоль Віктаравіч

выкладчык кафедры этналогіі і фалькларыстыкі

*Установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны
універсітэт імя Максіма Танка»*

РЕПОЗИТОРИЙ БГУ